



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

31 сакавіка 2011 года, № 6 (2044)

ВЫСТАВЫ

Лейтматыў – грамадзянскае выхаванне



Аляксандр Радзькоў (у цэнтры) у павільёне БДУ

З 16 па 18 сакавіка на базе Нацыянальнага выставачнага цэнтру «БелЭкспа» праходзіла XIV Рэспубліканская выстава навукова-метадычнай літаратуры, педагагічнага досведу і дзіцячай творчасці «Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне: вопыт і перспектывы», на якой была шырока прадстаўлена праца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў гэтым напрамку.

У адкрыцці выставы прынялі ўдзел першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандр Радзькоў і намеснік міністра адукацыі Віктар Яжык. Яны агледзелі экспазіцыі і падрабязна пазнаёміліся з матэрыяламі, выстаўленымі ў павільёне БДУ. Асабліва гасцей зацікавіла электронная прэзентацыя СНДЛ гістарычнага факультэта БДУ «Гісторыя і камп'ютар. Інтэрактыўны адукацыйны праект як форма грамадзянска-патрыятычнага выхавання студэнтаў».

У дзень закрыцця мерапрыемства наведваў міністр адукацыі Беларусі Сяргей Маскевіч.

Па выніках выставы БДУ быў прысуджаны дыплом першай ступені.

Паводле інфармацыі УВРМ

Чытайце ў нумары:

ЗМАГАР ЗА КАНСТЫТУЦЫЙНАСЦЬ БЕЛАРУСІ

На юрыдычным факультэце ўшаноўвалі асобу выбітнага навукоўца-прававеда Іосіфа ЮХО

Стар. 2

ЗОЛАТА ЎНІВЕРСІЯДЫ

Каманда БДУ па шахматах паспяхова выступіла на двух запар буйных турнірах

Стар. 3

У НОВЫМ ФАРМАЦЕ

Фестываль эстрады БДУ заінтрыгаваў сёлета ўдалымі новаўвядзеннямі

Стар. 4

Весткі з рэктарата

СУСТРЭЧА рэктара акадэміка Сяргея Абламейкі з другім сакратаром Пасольства Суверэннага Ваеннага Мальтыйскага Ордэна Янам Кошарам адбылася 21 сакавіка. Бакі абмяняліся інфармацыяй аб БДУ і Латэранскім універсітэце, абмеркавалі магчымасці супрацоўніцтва.

Папскі Латэранскі ўніверсітэт (Pontificia Universita Lateranense) – адна з ключавых ВНУ Рымска-каталіцкай царквы, заснаваная ў 1773 г. У ёй маюцца факультэты тэалогіі, філасофіі, інстытут юрыспрудэнцыі з аддзяленнямі кананічнага і свецкага права, пастырскі інстытут «Збаўца чалавецтва», а таксама інстытут вывучэння шлюбу і сям'і, заснаваны Папам Янам Паўлам II.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ цэнтр праграмы «Балтыйскі ўніверсітэт» створаны на базе Інстытута бесперапыннай адукацыі БДУ.

Дагавор аб дзейнасці на 2011–2012 гг. падпісалі 16 сакавіка дырэктар ІБА Станіслаў Сабалеўскі і дырэктар праграмы «Балтыйскі ўніверсітэт» Крысціна Якабсон.

Замежная дэлегацыя знаходзілася ў Мінску з 14 па 20 сакавіка. У ёй былі таксама прафесар Упсальскага ўніверсітэта Ларс Рыдэн і дырэктар фінскага нацыянальнага цэнтру Паўла Ліндраас.

ДЭПУТАТ Еўрапейскага парламента Іржы Машталка (Чэхія) 17 сакавіка сустраўся з прарэктарам па навуковай рабоце БДУ акадэмікам Алегам Івашкевічам. Абмяркоўвалася рэалізацыя раней дасягнутых дамоўленасцяў, у тым ліку сумесных міжнародных праектаў. Прапанаваны стажыроўкі для двух студэнтаў БДУ.

Іржы Машталка таксама выступіў перад студэнтамі Інстытута журналістыкі.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

АФІЦЫЙНА

Прэзідэнцкіх стыпендыятаў пабольшае

У Беларусі пераразмеркавана колькасць прэзідэнцкіх стыпендыяў паміж ВНУ. 14 сакавіка падпісаны ўказ № 110, якім унесена змяненне ва ўказ ад 29 жніўня 1996 г. № 343.

Па ініцыятыве савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту, як ВНУ, якая мае найбольшую колькасць студэнтаў з выдатнай паспяховасцю, павялічана колькасць стыпендыяў да 12 (ранейшая квота складала 9).

БНТУ вылучана 10 стыпендыяў. БДЭУ ўстаноўлена 9 стыпендыяў, БДПУ імя Максіма Танка і Беларускай дзяржаўнай сельгасакадэміі – па 8, Акадэміі МУС – 3, Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Мінскаму дзяржаўнаму вышэйшаму авіяцыйнаму каледжу – па 2.

Таксама выдзелена па адной стыпендыі новым ВНУ: Магілёўскаму вышэйшаму каледжу МУС і Інстытуту памежнай службы Беларусі.

Астатнім дзяржаўным ВНУ колькасць стыпендыяў пакінута без змены – па 4.

Падтрымка адораных студэнтаў з'яўляецца прыярытэтанай задачай сацыяльнай палітыкі Беларусі, пра што і сведчыць прынятае рашэнне.

Паводле інфармацыі БелТА



ДАСЯГНЕННІ

Навацыі БДУ ў Санкт-Пецярбургу

Два залатыя і адзінаццаць сярэбраных медалёў атрымалі распрацоўкі БДУ на конкурсе «Найлепшы інавацыйны праект і найлепшая навукова-тэхнічная распрацоўка» ў рамках XVII Міжнароднай выставы-кангрэса «Высокія тэхналогіі. Інавацыі. Інвестыцыі (Hi-Tech)», які прайшоў у Санкт-Пецярбургу з 15 па 17 сакавіка.

«Золата» атрымалі: спецыялізаваны трэнажор для павышэння палавога патэнцыялу і агульнага здараўлення – вібра-механатрэнажор «Иппо-2» у намінацыі «Найлепшы інавацыйны праект у сферы тэхналогій жывых сістэм (біятэхналогія і медыцына)» (вынаходніцтва ЦПРА) і робот-маніпулятар для нанясення пенаполіурэтанавых ушчыльнікаў па класе IP-65 у намінацыі «Новыя высокатэхналагічныя распрацоўкі абсталявання і навукаёмкія тэхналогіі» (НДІ ПФП).

Сярэбраных узнагарод удастоены: біятэхналогія атрымання гіпаалергенных малочных прадуктаў харчавання; тэхналогія вытворчасці кармавых бялкоў канцэнтратаў на аснове другасных прадуктаў вытворчасці бядызелю з рапсавага алею; сістэма падтрымкі прыняцця рашэнняў для дыягностыкі і лячэння ў спартыўнай траўматалогіі і рэабіліталогіі (ORTO-EXPERT); эфектыўныя паглынальнікі нафтапрадуктаў: вырабы і аўтаматызаваны комплекс для іх вытворчасці; ультрагукавыя расходнамеры-лічылнікі газу тыпапераў G25-

G100; рэпелентны крэм «Нарачанскі бераг» для абароны ад шыстасомнага дэрматыту; серыя ферментных ачышчальнікаў для выдалення забруджванняў з розных паверхняў «Крышталін-Ф»; хлебапякарныя абагачальныя кампазіцыі серыі «Пелікан» для дзясцей школьнага ўзросту; хлебапякарныя безглютэнавыя сумесі серыі «Віта» для дыетычнага харчавання людзей з парушэннем бялковага абмену; шматфункцыянальны вымаральны комплекс У-450 і шумамер МАНОМ-2М.

Акрамя таго, пяць распрацовак атрымалі памятнае дыпломы.

Пецярбургскі тэхнічны кірмаш стаў найбуйнейшай падзеяй і ўключыў у сябе шэраг міжнародных выстаў і канферэнцый па металургіі, металапрацоўцы, машынабудаванні і высокіх тэхналогіях. У ім удзельнічалі больш за 500 вядучых прамысловых і інавацыйных кампаній з 20 краін свету. Мерапрыемствы кірмашу наведалі звыш 8 тыс. спецыялістаў. Інавацыйны блок прадставіла XVII Міжнародная выстава-кангрэс Hi-Tech, у якой прынялі ўдзел вядучыя расійскія і замежныя навуковыя арганізацыі, дзяржаўныя навуковыя цэнтры, НДІ, прадпрыемствы і ВНУ. Экспанавалася больш за 300 інавацыйных прадуктаў, тэхналогій і праектаў.

Актыўны ўдзел у кірмашы прыняла Рэспубліка Беларусь: у складзе калектыўнай экспазіцыі Міністэрства прамысловасці былі прадстаўлены больш за 25 станкабудайніц, машынабудайніц і металургічных прадпрыемстваў, а выстава Hi-Tech сабрала каля 20 навуковых арганізацый ад Міністэрства адукацыі Беларусі.

Паводле інфармацыі НДЧ-ГУН

ЗМАГАР ЗА КАНСТЫТУЦЫЙНАСЦЬ БЕЛАРУСІ

18–19 сакавіка на юрыдычным факультэце БДУ адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі», прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння доктара юрыдычных навук прафесара Іосіфа (Язэпа) Аляксандравіча ЮХО – выбітнага даследчыка дзяржаўнасці і права Беларусі, а таксама суайтара Канстытуцыі нашай краіны.

І. А. Юхо нарадзіўся 19 сакавіка 1921 г. у Мінску. Бацька Аляксандр Іосіфавіч працаваў на гарадской концы. Маці Ганна Канстанцінаўна вяла хатнюю гаспадарку. У сям'і былі тры старэйшыя сястры: Гэлена, 1899 г. н., Луцыя, 1905 г. н., якая працавала ў таварыстве Чырвонага Крыжа і Марыя, 1908 г. н., якая скончыла Мінскі медыцынскі інстытут і працавала ўрачом.

У 1936 г. пасля заканчэння польскай васьмігадовай школы І. А. Юхо працягнуў вучобу ў школе № 2 г. Мінска.

ШЛЯХ НАВЕРХ

У 1938 г. ён паступіў у Беларускі політэхнічны інстытут. Аднак у 1939 г. пры ўвядзенні ўсеагульнага вайскага абавязку быў прызваны ў Чырвоную Армію і пачаў службу ў Горкаўскім вышэйшым ваенным зенітна-артылерыйскім вучылішчы (Ніжні Ноўград), дзе яго заспела вайна. Скарочаны выпуск вайскага вучылішча ў студзені 1942 г. быў кінуты на абарону Масквы. Удзельнічаў у баях пад Сталінградам, на Паўднёва-Заходнім, Заходнім, Трэцім Беларускам франтах, ва Усходняй Прусіі. Удзельнічаў у вызваленні беларускіх гарадоў: Гомеля, Шклова, Рэчыцы, Буда-Кашалёва, Жлобіна і інш. У студзені 1946 г. вярнуўся дамоў і паступіў у Мінскі юрыдычны інстытут, які скончыў у 1949 г. з адзнакай. З 1949 па 1951 гг. працаваў народным суддзёй. У 1952–1954 гг. з'яўляўся аспірантам Інстытута філасофіі і права АН БССР. У 1954 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму: «Устанавленне Савецкай улады ў Заходняй Беларусі ў 1939 г.» пад кіраўніцтвам члена-карэспандэнта АН БССР С. П. Маргунскага. З 1954 па 1956 гг. працаваў малодшым навуковым супрацоўнікам Інстытута філасофіі і права АН БССР. У 1956 г. перайшоў на працу ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, на юрыдычны факультэт, дзе быў прызначаны на пасаду дацэнта кафедры грамадзянскага і грамадзянска-працэсуальнага права (1956–1961). Як прызнаны вучоны, быў накіраваны на працу ва ўрад рэспублікі, дзе з 1961 па 1964 гг. працаваў намеснікам старшыні юрыдычнай камісіі пры Савеце Міністраў Беларускай ССР. З 1965 г. – на выкладчыцкай працы ў БДУ. Працаваў загадчыкам кафедры гісторыі дзяржавы і права (1967–1974), намеснікам дэкана юрыдычнага факультэта (1974–1982), прафесарам кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права (1983–2004).

Доктарскую дысертацыю на тэму «Грамадска-палітычны лад і права Беларусі ў XVI ст.» абараніў у 1980 г. у Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. У снежні 1983 г. атрымаў вучонае званне прафесара.

НАВУКОВЫЯ ЗДЫЯСНЕННІ

Адным з галоўных навукова-педагагічных дасягненняў І. А. Юхо з'яўляецца распрацоўка новага навуковага і навучальнага кірунку ў беларускай навуцы: гісторыі дзяржавы і права Беларусі. У 1963 г. распрацаваў і пачаў чытаць курс лекцый па гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Даследаваў паходжанне назваў «Беларусь», «Белая Русь», «Літва»; высветліў і даказаў, што Статуты Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг., а таксама агульназемскія, абласныя і валасныя граматы мелі сваёй галоўнай крыніцай беларускае старажытнае права; даказаў, што Статуты Вялікага княства Літоўскага былі першымі ў Еўропе зводамі законаў (а не кодэксамі), створанымі на аснове мясцовага беларускага звычаёвага і пісанага права;



правёў даследаванне прававых і палітычных поглядаў Францыска Скарыны і высветліў, што ён зрабіў значны ўплыў на распрацоўку Статута 1529 г.; даследаваў гісторыю паходжання дзяржаў на тэрыторыі Беларусі і Вялікага княства Літоўскага і даказаў, што Крэўская 1385 г., Віленска-Радомская 1401 г., Гарадзельская 1413 г. і нават Люблінская 1569 г. уніі Вялікага княства Літоўскага з Польшчай не прывялі да ліквідацыі Вялікага княства Літоўскага і не парушылі яго адасобленасці і суверэннасці; абгрунтаваў сцвярджэнне, што Рэч Паспалітая была канфедэратыўнай дзяржавай, у склад якой уваходзілі дзве суверэнныя дзяржавы: Вялікае княства Літоўскае і Польшча, а пасля прыняцця Канстытуцыі 1791 г. Рэч Паспалітая павінна была пераўтварыцца ў федэратыўную дзяржаву. Даследаваў паўстанне 1794 г. пад кіраўніцтвам Тадэвуша

вытокаў да сучаснасці.

Прафесар І. А. Юхо падрыхтаваў 2 дактароў юрыдычных навук, 9 кандыдатаў юрыдычных навук, 1 кандыдата філасофскіх навук.

ДОБРАЗЫЧЛІВЫ ЧАЛAVEК

Іосіф Аляксандравіч любіў жыццё ва ўсіх яго праяўленнях, быў сціплым, сумленным і незайдзросным чалавекам, умеў ладзіць з людзьмі і знаходзіць з імі агульную мову. Дзяліўся з імі не толькі ведамі, але і сардэчнай цеплынёй. Падкупляла яго адкрытасць, даверлівасць, гатоўнасць прыйсці на дапамогу кожнаму. Самай адметнай яго рысай была вера ў чалавека. У любой сітуацыі ён верыў у лепшыя бакі складанай чалавечай натуры. Гэта ў сваю чаргу цягнула асабістую патрабавальнасць да сябе тых, хто працаваў з Іосіфам Аляксандравічам.



На першамайскай дэманстрацыі: І. М. Дарогін, І. А. Юхо, Ф. І. Гайзэ. 1961 г.



І. А. Юхо са студэнтамі I курса юрыдычнага факультэта БДУ. 2001 г.

Даволі непрыкметна І. А. Юхо зрабіў шмат для стварэння сапраўднага педагагічнага калектыву кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, а таксама ўсяго юрыдычнага факультэта. Разам з іншымі старэйшымі і паважанымі прафесарамі ён клапаціўся пра пераёмнасць і захаванне ў калектыве духу высокага прафесіяналізму, сяброўства, узаемадзейнення, дэмакратызму ў адносінах са студэнтамі. Падчас дыскусій і спрэчак, якія часам узніклі не толькі па прававых і вучэбна-метадычных пытаннях, але і жыццёвых праблемах, Іосіф Аляксандравіч, вельмі тактоўны чалавек, згладжваў процілеглыя меркаванні, прыводзіў адпаведна канкрэтным пытанням філасофскія і біблейскія прытчы. Увогуле, ён быў вельмі памяркоўным чалавекам і валодаў рэдкай здольнасцю, не павышаючы голасу, добразычліва і далікатна вырашаць спрэчныя пытанні.

Прафесар І. А. Юхо назаўсёды застанецца ў нашых сэрцах і памяці як выдатны вучоны-эрудыт, просты і дасціпны чалавек, таленавіты даследчык і педагог.

ДАНИНА ПАВАГІ

У выдавецтве БДУ ў серыі «Памяць і слава» выйшла *кніга*, прысвечаная навуковай і педагагічнай дзейнасці выдатнага беларускага вучонага-юрыста, заснавальніка нацыянальнай гістарычна-прававой школы, прафесара І. А. Юхо. У кнігу ўвайшлі манаграфія даследчыка, бібліяграфія яго публікацый, звесткі аб навуковай школе, а таксама ўспаміны вучняў і калегаў.

На міжнароднай навуковай канферэнцыі «Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі», прымеркаванай да 90-годдзя з дня нараджэння доктара юрыдычных навук І. А. Юхо, з вільнымі словамі выступілі дэкан юрыдычнага факультэта, доктар юрыдычных навук, прафесар С. А. Балашэнка, Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь, загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта, доктар юрыдычных навук, прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь В. А. Васілевіч, партнёры працяжэння канферэнцыі Д. П. Ходас, А. І. Сцепанюк.

На пленарным пасяджэнні выступілі дактары юрыдычных навук Т. І. Доўнар, Н. М. Крастоўская, С. У. Кодан, А. А. Сафонаў, І. І. Марціновіч, М. Ф. Чудакоў, доктар габлітаваны Альфонсас Вайшвіла, доктар гістарычных навук А. Ф. Вішнеўскі.

У другой палове дня адбыліся секцыйныя пасяджэнні, на якіх абмяркоўваліся тэарэтычныя і метадалагічныя праблемы сучаснай гісторыка-прававой навуцы; дзяржаўнасць на беларускіх землях: гістарычныя і тэарэтычныя, метадалагічныя праблемы; палітычныя і прававыя ідэі ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці; крыніцы нацыянальнага права і заканадаўства; гісторыя і сучаснасць асобных галін нацыянальнага права, а таксама праблемныя пытанні крымінальнага права, судаводства і судаўладкавання: гісторыя і сучаснасць. На канферэнцыі прысутнічалі прадстаўнікі дзяржаўнага ўніверсітэта «Вышэйшая школа эканомікі», Інстытута дзяржавы і права Расійскай акадэміі навук, Чарнаморскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пятра Магілы, Уральскай дзяржаўнай юрыдычнай акадэміі, Універсітэта імя Міколаса Рамерыса, Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі, нацыянальнага ўніверсітэта «Адэская юрыдычная акадэмія», Адэскага ўніверсітэта ўнутраных спраў, а таксама Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта і іншых навучальных устаноў.

Удзельнікі канферэнцыі выказвалі цёплыя словы ў адрас прафесара І. А. Юхо, адзначалі не толькі яго навуковыя здольнасці, але і высокія чалавечыя якасці, якія былі ўласцівы гэтаму вялікаму беларускаму вучонаму-прававедзе.

Дацэнт Людміла ГОЛУБЕВА

ВІНШУЕМ!

АБ'ЯВЫ

Золата ўніверсіяды

Каманда БДУ па шахматах перамагла ў рэспубліканскай ўніверсіядзе. Гэта другі буйны поспех за год! У пачатку сакавіка зборная ўніверсітэта выйграла «бронзу» на чэмпіянаце Беларусі сярод клубных камандаў.

Вярнуць званне наймацнейшых сярод ВНУ не ўдалася з 2003 г. – лаўры прымяралі то студэнты БНТУ, то Полацкага дзяржуніверсітэта, то БДУІР. А нашай камандзе прыходзілася здавальвацца хоць і ганаровымі, але ўсё ж «срэбрам» або «бронзай».

Сёлета на старт выйшла рэкордная колькасць камандаў – 29! Шахматысты БДУ выйгралі 6 матчаў з 7, і толькі адна сустрэча завяршылася ўнічыю. «Адабраць» у нас палову каманднага ачка атрымалася ў зборнай ўніверсітэта фізічнай культуры, за якую згуляў дзейны чэмпіён рэспублікі Сяргей Жыгалка.

БДУ стабільна ўваходзіць у тройку наймацнейшых на ўніверсіядзе па шахматах. Аднак трэцяе месца зборнай у чэмпіянаце краіны сярод клубаў – прыемная нечаканасць. У спаборніцтве ўдзельнічала шмат моцных камандаў, у склад якіх уваходзілі міжнародныя майстры, гросмайстар, экс-чэмпіёны рэспублікі... Але студэнты-шахматысты не стушаваліся, моцна правялі матчы і прапусцілі наперад толькі шматразовага чэмпіёна краіны – каманду «Вяснянка», а таксама зборную РЦАП па шахматах і шашках «Ладдзя».

Па словах трэнера каманды старшага выкладчыка кафедры фізыхавання і спорту *Анатоль Кудзіна*, па колькасці моцных шахматыстаў БДУ няма роўных. Была б магчымасць, выставілі б на ўніверсіядзе і дзве каманды, і ў другой былі б добрыя шанцы на



прызвае месца. У іншых ВНУ такога запаса няма. Паступілі моцныя гульцы – каманда выйграе, не паступілі – не можа змагацца за медалі. Так, напрыклад, адбылося з камандай Полацка. Важна захаваць шахматныя традыцыі ва ўніверсітэце. Любоў ВНУ толькі на карысць, калі паступаюць шахматысты. Анатоль Яўгенавіч курьеруе студэнцкія шахматы з 1999 г. і адзначае, што, як правіла, студэнты-шахматысты вельмі добра вучацца. Мабыць, дапамагае аналітычны склад розуму.

Па выніках рэспубліканскай ўніверсіяды каманда заваявала права ўдзельнічаць у сусветнай ўніверсіядзе, якая пройдзе ў жніўні ў Кітаі. Адпраўляць на спаборніцтвы зборную няпроста для многіх ВНУ. Але было б выдатна, лічыць Анатоль Яўгенавіч, калі б

каманду адправілі на еўрапейскія спаборніцтвы. Напрыклад, у верасні ў Славеніі пройдзе чэмпіят Еўропы сярод жаночых клубных камандаў. У БДУ шмат моцных шахматыстаў. Некаторыя з іх станавіліся прызёрамі чэмпіянатаў рэспублікі сярод жанчын. Зборная магла б прэтэндаваць на дзясятку наймацнейшых. Такі вынік у прафесійных шахматах быў бы ганаровым для любой ВНУ.

За зборную на ўніверсіядзе выступілі: Ю. Борсук (юрфак, 5 курс), Д. Паляшчук (юрфак, 2 курс), М. Яромчук (ФРКТ, 1 курс), А. Хамякова (эканомфак, 1 курс), П. Смоліч (ММФ, 2 курс), К. Хамякова (ФПМІ, 2 курс). На чэмпіянаце сярод клубаў яшчэ ўдзельнічалі Ю. Гаражанкіна (эканомфак, 1 курс), С. Рамнёў (ФМА, 3 курс).

Вольга ГЕРАСИМОВІЧ

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Студэнты географічнага факультэта БДУ сталі пераможцамі рэспубліканскага тура 5-й Міжнароднай студэнцкай алімпіяды «Экалагічная бяспека», які праходзіў 10–12 сакавіка ў Віцебску.

Каманду геофака складалі студэнты 5 курса Алена Крыловіч (капітан), Анастасія Барадзько, Дзмітрый Вараб'ёў, а таксама студэнтка 4 курса Вольга Анціпава. У выніку Алена Крыловіч і Вольга Анціпава ўвайшлі ў зборную Беларусі, якая будзе ўдзельнічаць у міжнародным туры алімпіяды.

У рэспубліканскім туры ўдзельнічала 9 ВНУ: БДУ, БНТУ, БДТУ, Беларуская дзяржаўная сельгасакадэмія (г. Горкі), Брэсцкі, Віцебскі, Гомельскі і Гродзенскі ўніверсітэты, а таксама Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А. Д. Сахарова.

Алімпіяда была заснавана ў 2007 г. ВНУ Беларусі, Расіі і Украіны.

Перамогі на чэмпіянаце па кіраванні бізнесам GMC-Student Belarus студэнтаў эканамічнага факультэта БДУ ўжо сталі традыцыяй.

2011 г. не быў выключэннем. У фінале каманды эканамічнага факультэта «SDVS-Company» ў складзе Дар'я Богдан, Святланы Іванчук, Веранікі Меднік і Аляксандры Міронавай і «5 Stars» у складзе Вольгі Лавятко, Івана Лагуціна, Уладзіміра Мацяся, Вольгі Сцігайлы і Андрэя Пруднікава занялі 1 і 2 месцы адпаведна. У чэмпіянаце ўдзельнічала 50 калектываў. Дадзены факт яшчэ раз пацвярджае практычную накіраванасць і прыкладны характар адукацыі на эканамічным факультэце БДУ.

«Докі» па камерцыйнай медыяцыі

Каманда БДУ ў складзе студэнтаў і магістрантаў М. Галаўніцкай, Я. Мякоткіна, М. Хаменкі (факультэт міжнародных адносін) і А. Глушко (юрыдычны факультэт) пад кіраўніцтвам А. І. Анішчанкі (старшы выкладчык ФМА) брала ўдзел у міжнародным конкурсе па камерцыйнай медыяцыі. Унікальнае спаборніцтва штогод праводзіцца Міжнароднай гандлёвай палатай у Парыжы (Францыя) і традыцыйна збірае каманды вядучых ВНУ, а таксама найлепшых спецыялістаў па медыяцыі з усяго свету.

Сёлетні турнір стаў рэкордным: 58 камандаў з 27 краін былі адабраныя па выніках двух папярэдніх этапаў. На фінал з'ехаліся 460 удзельнікаў, у тым ліку 110 спецыялістаў па медыяцыі, якія выступа-

лі ў якасці арбітраў. Партнёрамі конкурсу выступілі вядомыя кампаніі і юрыдычныя фірмы: Siemens, Du Pont, BNP Paribas, General Electric, KPMG, Clifford Chance, White & Case, Hogan Lovells, Jones Day і інш.

Падчас спаборніцтва ўдзельнікі спачатку выпрацоўвалі перамоўныя пазіцыі па за-

дадзеных праблемах (гэтым разам яны тычыліся карпаратыўных канфліктаў, а таксама спрэчак у адносінках да аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці і гандлю), а потым сутыкаліся з камандамі-апанентамі і дамагаліся кансенсусу пры падтрымцы прафесіянальнага медыятара. Выйграўшы тры гульні з чатырох, у тым ліку ў каманды Міланскага ўніверсітэта і ўкраінскіх калегаў з Кіева-Магілянскай акадэміі, каманда БДУ ўвайшла ў лік 30 найлепшых, апыраўшы такіх знакамітых супернікаў, як Harvard Law



Злева направа: М.Хаменка, Я.Мякоткін, А.Глушко, М.Галаўніцкая, А.І.Анішчанка

School (ЗША), Cornell University (ЗША), Erasmus University (Нідэрланды), University of Bonn (Германія), University of Fribourg (Швейцарыя), University of Sao Paulo (Бразілія), і стала наймацнейшай з постсавецкай прасторы.

Каманда шчыра дзякуе роднаму ўніверсітэту і мінскаму офісу АБСЕ за фінансавую падтрымку, а таксама юрыдычнай фірме «Сарайнен і партнёры» за ўсебаковую арганізацыйную дапамогу ў падрыхтоўцы да спаборніцтваў.

Марына ГАЛАЎНІЦКАЯ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: камп'ютарных тэхналогій і сістэм, генетыкі, электрахіміі;
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай электронікі і нанатэхналогій, замежнай літаратуры, эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, міжнародных эканамічных адносін, тэлекамунацый і інфармацыйных тэхналогій, сацыялогіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: сістэмнага аналізу і камп'ютарнага мадэлявання, гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу, псіхалогіі, філасофіі культуры, замежнай журналістыкі і літаратуры, літаратурна-мастацкай крытыкі, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, банкаўскай і фінансавай эканомікі, замежнай літаратуры, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, лазернай фізікі і спектраскапіі, міжнародных адносін, дыпламатычнай і консульскай службы, міжнародных эканамічных адносін, усходніх моў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, эканамічнай тэорыі, электрахіміі, неарганічнай хіміі,

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: інфарматыкі і камп'ютарных сістэм, сістэмнага аналізу і камп'ютарнага мадэлявання, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, тэлекамунацый і інфармацыйных тэхналогій, заалогіі, сацыялогіі, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, гісторыі журналістыкі, перыядычнага друку, прыкладной лінгвістыкі, раманскага мовазнаўства, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, камп'ютарнага мадэлявання, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, міжнароднага турызму, германскіх моў, раманскіх моў, мытнай справы, міжнароднага права, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, электрахіміі, аналітычнай хіміі, неарганічнай хіміі, арганічнай хіміі, фізічнай хіміі, нямецкай мовы, літаратурна-мастацкай крытыкі;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: сацыяльнай камунікацыі, тэхналогіі камунікацыі, тэлебачання і радыёвяшчання, банкаўскай і фінансавай эканомікі, рускай мовы, гісторыі беларускай мовы, эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, усходніх моў, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, германскіх моў, эканамічнай тэорыі, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, нямецкай мовы;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, агульнай фізікі, ядзернай фізікі, электрахіміі, неарганічнай хіміі, аналітычнай хіміі, тэлекамунацый і інфармацыйных тэхналогій.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5-а, упраўленне кадрў, тэл. 209-54-36.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

Загандчыка кафедры рэабіліталогіі (1)
Дацэнта кафедры мастацтваў (1)
Дацэнта кафедры рэабіліталогіі (1)
Дацэнта кафедры сацыяльнай работы (1)
Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў (1)
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, ДІКСТ БДУ, аддзел кадрў, тэл. 306-00-28.

ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ БДУ

АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАДЫ
Загандчыка лабараторыі паўправадніковай электронікі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7; тэл. 212-48-43.

БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

Каментар дэкана эканамічнага факультэта БДУ М. Кавалёва – БелТА (10.03, 13.03), «Звязда» (10.03), «Народная газета» (11.03), «СБ-Беларусь сёння» (15.03).

Пра міжнародную прэмію ў галіне вэб-журналістыкі – «Рэспубліка» (05.03).

Гутарка з музеязнаўцам прафесарам кафедры этналогіі, музеязнаўства і гісторыі мастацтваў БДУ А. Гужалоўскім – «Культура» (05.03).

Пра пераможцаў ліцэяў БДУ на рэспубліканскім турніры юных матэматыкаў – БелТА (09.03), «Настаўніцкая газета» (12.03).

Паводле прэс-канферэнцыі кіраўніцтва БДУ – «Віцебскі рабочы» (10.03), «Звязда» (12.03).

Узнагароджанне заслужаных работнікаў БДУ – «Вечерний Минск» (12.03).
Пра пераможцаў алімпіяд мінулых гадоў, выпускнікоў БДУ – «СБ-Беларусь сёння» (12.03).

Пра нацыянальны цэнтр праграмы «Балтыйскі ўніверсітэт» у БДУ – «Мінск-Новості» (12.03), БелТА (14.03, 16.03), Sb.by (14.03), БелТАПАН (16.03).

Па матэрыялах відэаблогу рэктара БДУ С. Абламейкі – Generation.by (14.03), Кр.by (14.03), 21.by, News.open.by (14.03), Naviny.by (14.03).

10 гадоў юрыдычнай клініцы БДУ – «Настаўніцкая газета» (15.03).

Гутарка з Т. Дзік, кіраўніком НДЧ-ГУН БДУ – «Звязда» (15.03).

Пераразмеркаванне колькасці прэзідэнцкіх стыпендыяў ВНУ – БелТА (15.03), БелТАПАН (15.03), news.open.by (16.03).

Каментар дэкана фізічнага факультэта В. Анішчанкі па БелАЭС – sb.by (16.03).

Развагі дырэктара цэнтра міжнародных даследаванняў БДУ У. Улаховіча і намесніка дэкана ФМА А. Русаковіча пра беларускую дзяржаўнасць – «7 дней» (17.03).

Рэктар БДУ С. Абламейка пра змяненне правілаў прыёму – «СБ-Беларусь сёння» (17.03).

Матэрыял да 90-годдзя ўніверсітэта – «Знамя юности» (18.03).

Удзел БДУ ў XVII Міжнароднай выставе «Высокая тэхналогія. Інавацыі. Інвестыцыі» – БелТА (21.03).

Дэкан юрыдычнага факультэта С. Балашэнка і дэкан гістарычнага факультэта С. Ходзін пра выкарыстанне шпартгалак – «СБ-Беларусь сёння», Sb.by (22.03).

Да юбілею ансамбля «Неруш» – «Настаўніцкая газета» (22.03).

Распрацоўкі НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ – «Настаўніцкая газета» (22.03).

Пра пераможцу Міжнароднай алімпіяды па біялогіі–2008, студэнта біяфака БДУ Арцёма Маргунова – «Народная газета» (22.03).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

— ДАЛУЧАЙЦЕСЯ! —

Іван ды Кацярына

У студгарадку выбралі «Зорную пару» гэтай вясны

...Зала была поўная. Студэнты-аднагрупнікі, сябры, педагогі і нават загадчыкі інтэрнатаў прыйшлі ў гэты вечар падтрымаць сваю зорную пару на аднайменным конкурсе, які раз на два гады ладзіцца ў межах фестывалю студэнцкай творчасці студгарадка.

Ужо перад пачаткам шоу ў фэе панавала атмосфера чагосці таёмнага і грандыёзнага. Раз-пораз з-за кулісаў вызіралі ўсхваляваныя вядучыя, апошнія штрыхі ў сваіх строях даводзілі канкурсанты, з кута ў кут дэфілявалі галасістыя дзяўчкі з групы падтрымкі, заціскаючы пад пахамі вялікія ватманы з надпісамі «Наш інтэрнат – найлепшы!!!». Усе былі ў прадчуванні. І вось – нарэшце!

ДАСЦІПНЫЯ І ГРАЦЫЁЗНЫЯ

Зорныя прадстаўнікі ўсіх васьмі інтэрнатаў мусілі праявіць сябе ў пяці конкурсах. У першым з іх – «Інтэрв'ю» – вядучыя Ася Татур і Вадзім Шчаглоў задавалі парам правакацыйныя пытанні, кшталту: «А што для вас каханне?» ці «Ваш самы незвычайны ўчынак». Найбольш нестандартна адказвалі хлопцы. Іван Кусочкін (інт. № 6), пералічваючы рысы сапраўднага мужчыны, асноўнай назваў інтэлект. «Сапраўдны мужчына павінен быць разумным, як Васэрман, – дадаўшы, – і каб дзеці былі падобныя да мяне, а не да суседа». А Аляксандр Шылько (інт. № 3) на бязлюдны востраў узяў бы сякеру і... мадам.

Схаваныя таленты кінаакцёраў выявілі ва ўдзельніках конкурс «Відэаролік». Творчая каманда з інтэрната № 10 дзеля рамантычнай гісторыі адправілася аж на... хлебазавод. Ролік пад назвай «Нас паяднаў бублик» расказваў гісторыю шчаслівай закаханасці супрацоўніцы хлебазавода і хлебнага кантралёра. А інтэрнат № 4 паказаў, наколькі весела часам бывае жыць разам з грамадзянамі Усходу. Кульмінацыйнай

кожнай кінагісторыі становілася амаль галівудская сцэнка з абдымкамі і букетамі, рамантычнымі прызнаннямі і дзе-нідзе нават пацалункамі...

На конкурсе «Музычны кліп» хлопцы і дзяўчаты танцавалі, паказвалі акрабачычныя і пластычныя эцюды, прыводзячы ў захваленне і журы, і заўзятараў. Было тут і сваё прачытанне казкі «Чырвоны каптурок» (інт. № 6), і нацыянальны каларыт са скокамі і строямі (інт. № 11), і нават мюзікл: пара з «тройкі» «запальвала» пад песню Джэры Холіўэл «It's Raining Men». Цяжка было ўседзець на месцы – заўзятары пачыналі ўжо спаборніцтва паміж сабой – конкурс «крычалка»: «Дзя-сятка, дзя-сятка-ка!!!», «Пя-цёр-ка!! Пя-цёр-ка!!!».

Іх падтрымка вельмі дапамагала парам. Асабліва падчас двух апошніх выпрабаванняў – дэфіле і конкурсу на арыгінальны касцюм. Першы раскрываў грацыёзнасць дзяўчат і галантнасць юнакоў, другі – творчасць і нестандартнасць мыслення пры выбары адзення. Каго тут толькі не было: і «хлопцы з кардону», і «дзяўчына з крыламі», і салдацкішчаўкунчык, нават грашовая Лэдзі Гага (відаць, алюзія на мясны касцюм спявачкі). Кожны імкнуўся скарыць журы арыгінальнасцю задумы і прыгажосцю.

НАЙЛЕПШЫЯ З ЛЕПШЫХ

У выніку першае месца заваявала зорная пара з інтэрната № 6: **Кацярына Кульбіцкая** (ФПМІ) і **Іван Кусочкін** (ваенфак). Другое месца – пара з інтэрната № 5: **Аляксандра Савосценка** і **Павел Башкоў** (эканамфак), замкнула тройку прызёраў пара з інтэрната № 3 **Марына Дзёмбская** (ІБМТ) і **Аляксандр Шылько** (гумфак).

Усім удзельнікам былі ўручаныя памятнаыя дыпломы, а «зорная пара» атрымала ў падарунак акустычную сістэму і кухонны камбайн.

– Пасля ўсяго напружання, якое мы перажылі, адчуваем палёгку і радасць, сапраўднае шчасце, – прызналіся Іван і Каця пасля шоу.



Каця Кульбіцкая грае на фартэпіяна, захапляецца танцамі і спортам – нават гуляла за каманду факультэта ў валејбол. Іван Кусочкін ужо на чацвёртым курсе, сваім хобі называе кнігі і спорт, адпачынак з сябрамі. І Іван, і Каця ў інтэрнаце жывуць два гады.

– Самае складанае – паверыць у сябе, – кажа Іван, – але калі бачыш, якая ў цябе выдатная каманда, якія цудоўныя нумары падрыхтаваныя, то ўжо не сумняваешся: усё павінна атрымацца.

Ілья ЛАПАТО

— У ВОЛЬНЫ ЧАС —

Фестываль эстрады БДУ ладзіцца з 1 па 16 сакавіка. На штогадовы конкурс студэнцкай самадзейнасці было пададзена больш за 170 заявак, а на гала-канцэрце ў Ліцэі БДУ змагаліся за права звацца самымі галасістымі і танцавальнымі 16 найбольш годных выканаўцаў.

Сёлета было шмат новаўвядзенняў: 2 складныя журы – прафесійнае і маладое. Прафесійнае: радыёвядучы Павел Лазовік, спявачка Веранера, спявачка і прадзюсар Настасся Ціхановіч і намеснік начальніка ўпраўлення па справах культуры БДУ Кацярына Саладуха. Маладое: лаўрэаты мінулых фестываляў – Антон Мартынаў, удзельнік дзіцячага Еўрабачання Ягор Воўчак, Вольга Майсёнак, Яўген Бараноўскі і салістка гурта Prosspect фіналістка адбору на «Новую хвалю–2011» Вольга Палюшчык. Часцяком меркаванні «маладых» і «прафесіяналаў» істотна разыходзіліся, што спараджала даволі цікавыя сітуацыі. Але пра гэта ніжэй.

Яшчэ адно ноу-хаў – вялікі інтэрактыўны экран і трансляцыі з «green room», пакойчыка, у якім кожны выканаўца мог падзяліцца сваімі эмоцыямі з гледачамі. Забяспечвалі камунікацыю і забяўлялі залу чатыры вядоўцы-прыгажуні: Ілона Валынец (ФМА), Ксенія Гыбеш (Інстытут журналістыкі), Вераніка Саковіч (юрфак) і Аляксандра Салавейчык (Інстытут журналістыкі), дарчы, адна з удзельніц гала-канцэрта.

Распачалі канцэрт гітарысты з ФПМІ, пасля якіх гурт «Акно ў Парыж» перанёс усіх праз экран у сталіцу Францыі і да Эйфелевай вежы. Калі выступала Юлія Руга з філфака, стала зразумела, чым фа-

У НОВЫМ ФАРМАЦЕ



Дзмітрый Шашалевіч і танцагрупа «Detroit»

ны ў гэты вечар будуць найлепшымі. Задала ж тон фестывалю таксама будучы філолаг Юлія Пагосава. Яе выкананне песні Крысціны Агілеры «You Lost Me» журы ацанілі на 44 балы з 45 магчымых.

Было шмат вакальных нумароў (13 з 16). Танцы пачаліся толькі падчас сёмага выступлення і ўяўлялі сабой сапраўдны батл: 6 груп (альбо асобных танцораў) па чарзе дэманстравалі сваё майстэрства. Набралі максімум балаў танцоры з «Power Rangers», а таксама Вольга Церах, якая выдала нешта накшталт чачоткі.

З-за наяўнасці двух складаў журы часам здараліся займальныя сітуацыі. Нумару Аляксандры Салавейчык прафесійнае журы выставіла ўсе пяцёркі, а «маладыя» вырашылі інакш: 34443. Аляксандра была вельмі задаволеная ацэнкай «бывалых», а «маладым» перадала шчырае прывітанне.

У вакале Юлія Пагосава магла адчуваць сябе пераможніцай аку-

рат да таго моманту, пакуль на сцэну не выйшаў дуэт Вольгі Дабрынскай і Івана Завалкі. Іх украінскамоўная песенка пра самае вечнае – каханне – вымусіла журы выставіць найвышэйшыя адзнакі.

Дзіма Нікановіч выступаў з кампазіцыяй «Майму паэту ахвяруецца» на верш Ясеніна «Мне астала адна забава». Яго выступленне кранула журы – чарговыя 45 балаў. І гэта было яшчэ не ўсё...

Апошнім выйшаў Дзмітрый Шашалевіч з танцавальнай групай «Detroit», якія перанеслі нас у часы французскай арыстакратыі XVIII ст. Максімум ад журы, і мы маем яшчэ адну нявызначанасць у намінацыі за найлепшы танец.

Пасля ўручэння дыпламаў усім удзельнікам фестывалю надыйшоў час высветліць, хто будзе пераможцам. На сцэну былі запрошаныя Вольга Дабрынская сумесна з Іванам Завалкам і Дзмітрый Нікановіч. З перавагай у адзін голас перамог дуэт.

Вольга Дабрынская і Іван Завалка: «Мы ўпершыню былі на сцэне разам і вельмі задаволеныя сваім выступленнем і гэтай перамогай».

Дзмітрый Нікановіч: «Перамагчы для мяне было не галоўным. Я стараўся перадаць часцінку сябе майму паэту, Сяргею Ясеніну».

Чарга танцаў: «Power Rangers», Вольга Церах і Дзмітрый Шашалевіч. Яўна перамог Дзмітрый Шашалевіч і яго «Detroit».

Power Rangers: «Мы задаволеныя сваім выступленнем. Канечне, трошачку крыўдна, але разумеем, што Дзіма быў, так бы мовіць, больш фарматным. Мы вельмі рады яго поспеху».

Вольга Церах: «Я ўжо шчаслівая таму, што атрымала магчымасць выступіць на гэтай сцэне. А перамогі яшчэ наперадзе».

З Дзімам Шашалевічам атрымалася пагутарыць толькі на наступны дзень, калі ён у прамым сэнсе быў «на чамаданах», бо якраз збіраўся на гастролі ў Санкт-Пецярбург:

– Мы на перамогу і не разлічвалі. Выступалі апошнімі, канцэрт трошкі зацягваўся, а нам трэба было ехаць. Думалі зняцца з фіналу, але вырашылі застацца, і, як высветлілася, недарэмна.

– **А колькі ты ўжо займаешся танцамі?**

– Недзе каля 5 гадоў. Разам з нашай камандай «Detroit» выступалі ў Літве, Піцеры, на розных пляцоўках у Беларусі. Мы больш спецыялізуемся не на тым, што ўсе бачылі на фестывалі, а на вулічных танцах.

– **А ці ёсць у вашай камандзе выражаны лідар?**

– На дадзены момант не. Мы не толькі каманда, але і даволі блізкія сябры, што шмат у чым дапамагае

згладжваць вострыя вуглы. Хто стварыў танец, прыдумаў усе рухі, як, да прыкладу, з нумарам на фестывалі (ён быў пастаўлены Дзімам. – Аўт.), той і кіраўнік дадзенага эпизоду.

Вось такім пабачылі гала-канцэрт тыя, хто весяліў публіку. А чым падзяляцца эксперты?

Павел Лазовік: «Я ўжо не першы раз на фестывалі, але ў такім фармаце бачыў яго ўпершыню. Два склады журы, і ў кожнага свой погляд. Але тое, што, калі выбіралі канчатковага пераможцу, адзнакі істотна не разыходзіліся, сведчыць, што вылучылі сапраўды самага годнага».

Настасся Ціхановіч: «Фестываль мне нагадаў гады майго студэнцтва. Але ў адрозненне ад майго часу гэта выглядала як сапраўднае відовішча. Парадала запойненая зала. Некаторыя гледачы пасля падвядзення вынікаў падыходзілі і выказвалі сваю нязгоду з нашым рашэннем, што сведчыць пра важнасць для іх гэтай дзеі, а значыць, і сам конкурс атрымаўся».

Галоўныя арганізатары гала-канцэрта – Аляксандр Ігнатчык і Канстанцін Прыдыбайла:

– У цэлым, усё прайшло добра. Канечне, не абышлося без пэўных хібаў, але яны былі выкліканыя якраз-такі шматлікімі новаўвядзеннямі. Самае галоўнае – увесь час шукаць што-небудзь цікавае і не спыняцца на дасягнутым. Над гэтым і будзем працаваць.

ВЫНІКІ:

Вакал – Дзмітрый Шашалевіч і танцагрупа «Detroit» (журфак);

Танец – дуэт: Вольга Дабрынская і Іван Завалка (ДІКСТ);

Прыз сімпатый гледачоў – «Акно ў Парыж» (хімічны факультэт);

Самы творчы факультэт – філалагічны.

Алесь НОВІКАЎ